



П А Р Т Ы Й Н А Е Ж Ы Ц Ц Е

Сустрэаем XVIII партканферэнцыю вытворчымі перамогамі

На Гомельскім чыгуначным вузле шчыра разгарнулася соцыялістычнае спаробнітва за дастойную сустрэчу XVIII Усеаюнаўскай партканферэнцыі.

Спартыўныя змаганні ў Гомельскім і Бранскім вузлах, чыгуначнікі Гомеля ўзялі на сабе абавязальнасць перамацаць дзяржаўныя планы пагрузак і выгрузак, забяспечыць чыткае працоўнае паяздоў ў цяжкіх зімовых умовах.

Партыйны камітэт вузла накіраваў вытворчы і палітычны ўдзел чыгуначнікаў на забеспячэнне высокапрадукцыйнай, якаснай работы ўсіх службаў — паравознікаў, рухавікоў, вагонікаў, аўтастаў.

Працягваючы па камітэцкаму трафіку, яны давалі прабе прапароза да 47 тысяч кіламетраў пры норме 5.000 кіламетраў.

Брыгада прадаўца ў партыйным камітэце вузла свае канкрэтныя прапановы. Разгарнуўшы барацьбу за ўзорнае ажыццяўленне тэхналагічнага працэсу яшчэ больш спынала ўсёе калектыву вузла, бо бясспраўна глыбока ваганалі ў арганізацыйнай ступені залежыць і ад паравознікаў, і ад работнікаў службы руху, і ад вагоннікаў.

Намеснікі начальніка ліно камунітэты т. Астапаш — дэпутат Вярхоўнага Савета ССР і Вішнеўскі, вядзючы на допе камуніст тав. Гольдберг, маючы ініцыятыўны структура т. Каменніцкаў, Жарны арганізавалі спартыўныя на адну пасезу, палімаючы пастаянна паравознікам аб неабходнасці камп'ютыва дакладна дэмагантаў.

У студзені станцыя дабілася палепшэння работы. Студзенскі план пагрузак выканан на 103 проц. Змены тт. Пацішкіна і Брыжкова дабілі зніжэння прастаў вагонаў. Многія брыгады сістэматычна перавыконвалі заданні па фарміраванні і расфарміраванні паяздоў.

Партыйная арганізацыя гэтага года заручылася ўдзяла за палепшэнне работы рэагійных паяздоў. У пэўнах раёнорганізацыя барыцца за ўдзяне культуры вытворчасці, прыгодна ў парадак работы месцы, верстай, інструментамі. Усё гэта сааб'яднае павышэнню якасці рамонту паравозаў, а значыць, і даўжыню паліпшэнню ўсёй работы ліно.

Значная колькасць палпых работных прыжывае ў навакольных вёсках. Каб палезіць сарці іх масава-палітычную работу, партком вылучыў 51 агітатора, які ў паяздах арганізавалі гукары, чытка гавест, расказвалі чыгуначнікам аб работе вузла, аб задках у сувязі з набліжэннем XVIII партыйнай канферэнцыі.

У гэтым годзе калгас дабіўся сярэдняга ўраджэю зрна 15,8 цэнтнера з гектара. Пасія заўважылі пасевы, страхавы і іншыя фонды калгаснікі атрымалі на працягу года па 3,5 міліграма зэрнавых, 8 міліграмаў бульбы, 3 міліграмы гародніны і 1 руб. 50 коп. трашыва.

У кастрычніку мінулага года на чале хваі стаў новы кіраўнік — камуніст тав. Курдаўцаў, узагароджаны ўрадам медаллю «За трудовое отличие». Зараз калектыву ліно дабіўся прымятнага паліпшэння работы. У зыму гэтага года стала менш браву, зусім зыска пач труб на паравозах. У студзені паравознікі завяло-

Усемерна паліпшачылі масава-палітычную работу, партарганізацыя забяспечыла далейшыя поспехі калектыва вузла.

Е. І. РАМБАЕУ, санктар партыйнага камітэта Гомельскага чыгуначнага вузла.

С. ІЗДАЛЬМАН, рэдактар газеты «Стэханавац».

Як мы арганізуюем барацьбу за высокі ўраджай

Выконваючы рашэнні XVIII з'езда ВКП(б) аб павышэнні ўраджайнасці зэрнавых культур, партыйная арганізацыя Магілёўскага раёна ў мінулым годзе дабілася значных поспехаў.

Зараз сабой задачу атрымаць 17,5 цэнтнера зэрна з аднаго гектара. У калгасе разгорнута соцыялістычнае спаробнітва на дашыну падрыхтоўку да вясновай саўбы.

Абмеркаваўшы на раённым партыйным сходзе вынікі сельгасгаспадарчага года, камуністы раёна паставілі задачу ў 1941 годзе атрымаць сярэдня ўраджай па зэрну не менш 13 цэнтнераў з гектара.

Калгасам імені Сталіна, Пішоўскага сельсавета, кіруе член партыі тав. Мацяўскі. У 1940 годзе тут атрымалі зэрна ўраджай — 17,8 цэнтнера з гектара.

Для выканання гэтай задачы мы намінілі працэс паступіннага мерыпрыемства: загатоўкі і высеваі на перыяд калгасу малямакільную колькасць пноу, торфу і мінеральных умяняняў, дабіваюць 280 гноесховішчаў, давесці пасевы матэрыялаў ў ўстаноўленай каацыі, ахавічы усіх камадзіраў сельскай гаспадаркі аграгаспадарчых, прымянячы прагрэсіўную аплату працы, правараваю на вопыце арганізацыя калгаса імені Вазарарскага, ва ўсіх калгасах раёна.

Самы аддалены ад раёнага цэнтара калгас «Большыя», Прадзічэнскага сельсавета (старшыня калгаса камуніст тав. Баіцэў), з кожным годам павышае ўраджайнасць. Так, напрыклад: у 1939 годзе сярэдня ўраджай зэрнавых па калгасу склаў 8,6 цэнтнера, у 1940 годзе — 9,63 цэнтнера. У 1941 годзе калгаснікі змяліся атрымаць не менш 13 цэнтнераў з аднаго гектара.

Камуніст Баваўці з'яўляецца брыгадзірам агароднай брыгады. За ён замалваў у частак зямлі. Да вясновай саўбы брыгада ўжо агата. Зараз члены брыгады абіраюць малава ўгнаенне, вывозяць пел, курныя вады.

Можна было-б прывесці яшчэ дзесяткі прыкладаў, калі камуністы калгасу ў гэтым годзе атрымалі большы ўраджай зэрна, чым у мінулым годзе. Гэта гэтага года правадзіцца ўсе неабходныя аграгаспадарчыя мерыпрыемствы.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Можна было-б прывесці яшчэ дзесяткі прыкладаў, калі камуністы калгасу ў гэтым годзе атрымалі большы ўраджай зэрна, чым у мінулым годзе. Гэта гэтага года правадзіцца ўсе неабходныя аграгаспадарчыя мерыпрыемствы.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Можна было-б прывесці яшчэ дзесяткі прыкладаў, калі камуністы калгасу ў гэтым годзе атрымалі большы ўраджай зэрна, чым у мінулым годзе. Гэта гэтага года правадзіцца ўсе неабходныя аграгаспадарчыя мерыпрыемствы.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Можна было-б прывесці яшчэ дзесяткі прыкладаў, калі камуністы калгасу ў гэтым годзе атрымалі большы ўраджай зэрна, чым у мінулым годзе. Гэта гэтага года правадзіцца ўсе неабходныя аграгаспадарчыя мерыпрыемствы.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Можна было-б прывесці яшчэ дзесяткі прыкладаў, калі камуністы калгасу ў гэтым годзе атрымалі большы ўраджай зэрна, чым у мінулым годзе. Гэта гэтага года правадзіцца ўсе неабходныя аграгаспадарчыя мерыпрыемствы.



Выдатны бравы і палітычны падрыхтоўні Н-скай партарганізацыі заходняй групы ССР камуністыва востан работы на вылучэнню гісторыі ВКП(б).

НЯВЫПРАЎЛЕННЫЯ ПАМЫЛКІ

Аб кіраўніцтве Заслаўскага райкома КП(б)Б камсамольскімі арганізацыямі раёна

11 жніўня 1939 года была агульаказана на паставе бюро Цэнтральнага Камітэта камуністычнай партыі (большэвіцкай) Беларускай Савецкай Рэспублікі Заслаўскім райкомам КП(б)Б у кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

Восенню мінулага года сакратаром Р. ДКОСБ была вылучана маладая камуністка тав. агарон МТС тав. Гасікіна. У 1940 годзе яна была ўжо чацвёртым сакратаром райкома. Да дакументаў, якія прыналі тав. Гасікіна, у раёне налічалася 11 пераходных камсамольскіх арганізацый.

Што-ж зрабіў Заслаўскі райком партыі, каб выправіць грубыя палітычныя памылкі, ускрытыя КП(б)Б? Як палепшыць ён кіраўніцтва камсамолам?

Пасля паставы бюро Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б райком партыі і іншыя кіруючыя арганізацыі раёна ўжо не палікаюць без увагі сігналы камсамольцаў аб асобных недахопах, а неадкладна прымаюць меры да іх ліквідацыі. Камсамольскія калгасы «Першы з'езд калгаснікаў-ўдзяльнікаў» пісалі ў райком аб неапраўдана працы калгасу і ашуканстве старшын пярэдняга ўдзялення Лухавіцкага. Пярэварыўшы на месцы факты, узяліся ў пільме камсамольцаў. Р. ДКОСБ кіраваў прычыны, якія перашкаджалі нармальнай рабоце калгаса.

Райком партыі прыняў таксама меры да палепшэння сіры ў калгасе «Рассвет», які фігураваў у паставе Цэнтральнага Камітэта. Калгас быў рабунены. На гэты год створаны калгасы «Рассвет» і «Стэханавац». На два калгасы аталася айна кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі.

Пярэдняе ўдзяленне калгаснай партыі на прыкладзе звычкінай той-жа камсамольскай арганізацыі пры калгасе «Рассвет» і «Стэханавац». Члены арганізацыі па-пастадарску абмываюць на свых сходах пярэдняй работы калгасу, брыгад, звычкі. Сіламі камсамольцаў штодзённа выжывае напаленая газета і кожныя пяць дзён — фотазаста. Усе камсамольскія наказы ўзоры выспыліты, з'яўляюцца лепшымі стаханавцамі калгасу.

Пярэдняе ўдзяленне калгаснай партыі на прыкладзе звычкінай той-жа камсамольскай арганізацыі пры калгасе «Рассвет» і «Стэханавац». Члены арганізацыі па-пастадарску абмываюць на свых сходах пярэдняй работы калгасу, брыгад, звычкі. Сіламі камсамольцаў штодзённа выжывае напаленая газета і кожныя пяць дзён — фотазаста. Усе камсамольскія наказы ўзоры выспыліты, з'яўляюцца лепшымі стаханавцамі калгасу.

Пярэдняе ўдзяленне калгаснай партыі на прыкладзе звычкінай той-жа камсамольскай арганізацыі пры калгасе «Рассвет» і «Стэханавац». Члены арганізацыі па-пастадарску абмываюць на свых сходах пярэдняй работы калгасу, брыгад, звычкі. Сіламі камсамольцаў штодзённа выжывае напаленая газета і кожныя пяць дзён — фотазаста. Усе камсамольскія наказы ўзоры выспыліты, з'яўляюцца лепшымі стаханавцамі калгасу.

Зараз арганізацыя ДКОСБ пры калгасе «Рассвет» і «Стэханавац» — айна з слабаейшых у раёне. За 1940 год яна не вывезла ні аднаго чалавека. Большасць членаў арганізацыі змеліся айна чыка. Камсамольцы не кіравалі гаспадарчымі пярэднямі, не праводзілі масавай работы срод калгаснікаў. Насенная фотазаста не выжывае. На працягу апошніх палп месяцаў зусім не было камсамольскіх сходаў. Некаторыя камсамольцы адзілі ад арганізацыі. Так, камсамольцы Саргей Гарзевіч, Фева Маеровіч больш года не паставілі членскай ўдзелы. Камсамольцы Іван Стасіевіч і Іван Іванавіч 7 пазал былі выключаны з рады ДКОСБ за тое, што не выйшаў на суботнік на загатоўках і вывазныя дры для мясцовай школы. Памылковае рашэнне пярэдняй камсамольскай арганізацыі і да гэтага часу не аменсена райкомам ДКОСБ.

Тассама дрына прадуць многія іншыя калгасы камсамольскімі арганізацыямі раёна. Прычына гэтаму адлучэнні сапраўды нага большэвіцкага кіраўніцтва інд з боку райкома партыі, райкома камсамолу і пярэдняй партарганізацыі.

Райком партыі вельмі павярхоўна і аднабока паліпшоў да выканання паставы.

С. КОНАНАУ.

ЖАНАМІЧНАЯ АСВЕТА АКТЫВА

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). Бюро Цэнтральнага райкома Гомеля вынесла рашэнне аб аэканамічнай асвете кіруючых партыйных і гаспадарчых кадраў. Паводле гэтага рашэння на кожным прадыпрыемстве арганізавалася група, у якую ўвоўчылі кіраўніцтва прадыпрыемства, змартар партарганізацыі, старшыня фабзавуама, начальнікі паяху, майстры, брыгадзіры.

Інструктары райкома КП(б)Б, бываючы на свых зыхах, узяліся вельмі мад. увагі пярэднямі камсамольскімі арганізацыямі. Оргінструктары адзель райком партыі намені, напрыклад, правяршы і на 15 студзеня стая партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі п. Радаўскаму, Гаўцэскаму і Заслаўскаму саветам. Але павя не выкананы, бо інструктары адзель заняліся іншымі пярэднямі Заслаўскаму райкому КП(б)Б (сакратар т. Салдукевіч) нара, напрыклад, выправішы памылкі ў кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

Інструктары райкома КП(б)Б, бываючы на свых зыхах, узяліся вельмі мад. увагі пярэднямі камсамольскімі арганізацыямі. Оргінструктары адзель райком партыі намені, напрыклад, правяршы і на 15 студзеня стая партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі п. Радаўскаму, Гаўцэскаму і Заслаўскаму саветам. Але павя не выкананы, бо інструктары адзель заняліся іншымі пярэднямі Заслаўскаму райкому КП(б)Б (сакратар т. Салдукевіч) нара, напрыклад, выправішы памылкі ў кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

Інструктары райкома КП(б)Б, бываючы на свых зыхах, узяліся вельмі мад. увагі пярэднямі камсамольскімі арганізацыямі. Оргінструктары адзель райком партыі намені, напрыклад, правяршы і на 15 студзеня стая партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі п. Радаўскаму, Гаўцэскаму і Заслаўскаму саветам. Але павя не выкананы, бо інструктары адзель заняліся іншымі пярэднямі Заслаўскаму райкому КП(б)Б (сакратар т. Салдукевіч) нара, напрыклад, выправішы памылкі ў кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

Устаўныя дакументы партыі і камсамолу павялічваюць абавязальнасць кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі раёна. Прычына гэтаму адлучэнні сапраўды нага большэвіцкага кіраўніцтва інд з боку райкома партыі, райкома камсамолу і пярэдняй партарганізацыі.

Інструктары райкома КП(б)Б, бываючы на свых зыхах, узяліся вельмі мад. увагі пярэднямі камсамольскімі арганізацыямі. Оргінструктары адзель райком партыі намені, напрыклад, правяршы і на 15 студзеня стая партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі п. Радаўскаму, Гаўцэскаму і Заслаўскаму саветам. Але павя не выкананы, бо інструктары адзель заняліся іншымі пярэднямі Заслаўскаму райкому КП(б)Б (сакратар т. Салдукевіч) нара, напрыклад, выправішы памылкі ў кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

Інструктары райкома КП(б)Б, бываючы на свых зыхах, узяліся вельмі мад. увагі пярэднямі камсамольскімі арганізацыямі. Оргінструктары адзель райком партыі намені, напрыклад, правяршы і на 15 студзеня стая партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі п. Радаўскаму, Гаўцэскаму і Заслаўскаму саветам. Але павя не выкананы, бо інструктары адзель заняліся іншымі пярэднямі Заслаўскаму райкому КП(б)Б (сакратар т. Салдукевіч) нара, напрыклад, выправішы памылкі ў кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

Інструктары райкома КП(б)Б, бываючы на свых зыхах, узяліся вельмі мад. увагі пярэднямі камсамольскімі арганізацыямі. Оргінструктары адзель райком партыі намені, напрыклад, правяршы і на 15 студзеня стая партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі п. Радаўскаму, Гаўцэскаму і Заслаўскаму саветам. Але павя не выкананы, бо інструктары адзель заняліся іншымі пярэднямі Заслаўскаму райкому КП(б)Б (сакратар т. Салдукевіч) нара, напрыклад, выправішы памылкі ў кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

Інструктары райкома КП(б)Б, бываючы на свых зыхах, узяліся вельмі мад. увагі пярэднямі камсамольскімі арганізацыямі. Оргінструктары адзель райком партыі намені, напрыклад, правяршы і на 15 студзеня стая партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі п. Радаўскаму, Гаўцэскаму і Заслаўскаму саветам. Але павя не выкананы, бо інструктары адзель заняліся іншымі пярэднямі Заслаўскаму райкому КП(б)Б (сакратар т. Салдукевіч) нара, напрыклад, выправішы памылкі ў кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

Інструктары райкома КП(б)Б, бываючы на свых зыхах, узяліся вельмі мад. увагі пярэднямі камсамольскімі арганізацыямі. Оргінструктары адзель райком партыі намені, напрыклад, правяршы і на 15 студзеня стая партыйнага кіраўніцтва камсамольскімі арганізацыямі п. Радаўскаму, Гаўцэскаму і Заслаўскаму саветам. Але павя не выкананы, бо інструктары адзель заняліся іншымі пярэднямі Заслаўскаму райкому КП(б)Б (сакратар т. Салдукевіч) нара, напрыклад, выправішы памылкі ў кіраўніцтве камсамольскімі арганізацыямі раёна.

На віцебскай абутковай фабрыцы

Два дні прадаўжалася партыйна-тэхнічная канферэнцыя на віцебскай абутковай фабрыцы «Чырвоны Кастрычнік».

Планам 1941 года прадуважана расшырэнне фабрыкі. Гэта зыць маючыся ліквідаваць скунаць паяху і паліпшыць тэхнічную матунасць прадыпрыемства.

Правядзенне ў жыццё ўсіх намечаных канферэнцыяй мерыпрыемстваў забяспечыць паспяховае выкананне фабрыкай вытворчай праграмы 1941 года, расшырэнне асартымента і паліпшэнне якасці выпускаямага абутку.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў, 1.700 тон пноу. Калгас прастануў да загатоўкі торфу і абмыва курнага пахвту. Свораныя пастаянныя звычкі, за якімі замацаваны зямельныя ўчасткі, інвентар і пятавая сіла, вытворчыя планы даведзены да брыгад і звычкі.

Ураджайнасць зэрна павысінна ўраджайнасці партарганізацыя калгаса «Комінтэрн». Чырванопольскага сельсавета, узяла на сабе абавязальнасць атрымаць у 1941 годзе не менш 20 цэнтнераў зэрнавых з гектара. У калгасе паліпсаво зымалы насення і страхавыя фонды, ахавічы насенне, яно мае ўжо хваі звыш 90 проц. Ужо вывезена 40 тон мінеральных умяняняў,

# ШТО ДАЕ СНЕГАЗАТРЫМАННЕ

Ва ўмовах ВССР вельмі важным аграрным мерапрыемствам для павышэння ўраджайнасці палёў з'яўляецца снегазатрыманне. Для забяспечвання высокага ўраджаю азімых культур і канюшыны неабходна ўважліва паспрабаваць захаваць гэтыя культуры і праводзіць дадатковыя мерапрыемствы, якія-б захаваў іх ад уцярэння неспрыяльных умоў надвор'я.

Праведзеныя аграрна-агарацкія Дрысенскага дзяржаўнага сартфацтва вынікі паказалі, як эфектыўна дзейнічае снегазатрыманне на павышэнне ўраджайнасці азімых культур. Напрыклад, у 1939 годзе азімая пшаніца, размяшчаная на пашонках, да дачынення ўраджаю пшаніцы ў 10 гектараў пры правядзенні снегазатрымання дала ўраджайнасць у 25 цэнтнераў з гектара, без снегазатрымання — 18 цэнтнераў. Яшчэ з прымяненнем снегазатрымання дало

Ураджай 42 цэнтнера, а без снегазатрымання — 36,6 цэнтнера.

У 1940 годзе ўраджай азімай пшаніцы з участка, дзе праводзілася снегазатрыманне, склаў на 27 цэнтнераў з гектара, а на участку, дзе снегазатрыманне не праводзілася, — 19 цэнтнераў. Ураджай канюшынага сена ў калгасе «Акідвор», Пруднішкаўскага сельсавета, дзе снегазатрыманне праводзілася шляхам пакладання высокага іржышча, склаў на 30—40 цэнтнераў з гектара.

Вынікі, праведзеныя на канюшыных палках у калгасе імя Калініна, Вальненскага сельсавета, паказалі, што для пашонкі ўраджай канюшынага сена вышэй за значэнне мае добры снежны покрыв, які захоўвае канюшыну ад вымарозу. Аб гэтым сведчыць наступная табліца:

Вышыня снежнага покрыву ў сантыметрах	Ураджай канюшынага сена/сенажу 1939 г. у цэнтнерах з гектара	
	1939 г.	1940 г.
Без снежнага покрыву	21	14,5
Ад 5 да 15 см.	32	29
Ад 20 да 25 см.	41	39,5
Ад 25 да 30 см.	49,5	47
Звыш 30 см.	63	54,5

Вынікі хатня-лабараторыі калгаса імя Калініна паказалі, што снегазатрыманне прымусіць вільготны карышчы ў справе забавання азімых культур ад вымарозу. Так, напрыклад, у 1939 годзе ўраджай азімай пшаніцы на участку, дзе праводзілася снегазатрыманне, быў роўны 10,5 цэнтнера з гектара, а без снегазатрымання 8,2 цэнтнера; у 1940 г. ураджай азімай пшаніцы адпаведна склаў 16,3 цэнтнера і 12,1 цэнтнера. Ураджай азімага жыта ў 1940 г. на участку, дзе праводзілася снегазатрыманне, склаў 32 цэнтнера з гектара, а без снегазатрымання — 26,2 цэнтнера.

# РЫХТУЮЦА ДА МАСАВАЙ АСУШЧЫ І АСВАЕННЯ БАЛОТ

Калгасіні Пухавіцкага раёна ў мінулым годзе асушылі 912 гектараў балот і забалотных зямель. На асушаных плошчах 173 гектары раскарчаваны і 238 гектараў расчышчаны ад хмызняку, трагараў МТС пашыта 566 гектараў пашыны.

Вялікую работу правалі калгаснікі сельсавета імя Будзінава, імя XVII парт'ёда, імя Варашылава. Усёго на Пухавіцка-Слабодкаўскаму сельсавету за лета асушылі 350 гектараў балот, з якіх у 1940 годзе было засялена 70 гектараў.

Калгас імя Сталіна, Судзіскага сельсавета, на асушаных балотах засеяў 10 гектараў коў-сатвы і 25 гектараў аўса. У сярэднім з кожнага гектара атрымана па 23 цэнтнеры аўса. За ўзроўню работу па асушцы балот старшыня калгаса г. Гайдуковіч і рад калгаснікаў-працоў праіравааны.

Вялікія меліярацыйныя работы пачнуты ў калгасе Пухавіцкага раёна вясной 1941 года. Амаль ва ўсіх калгасах ужо абмеркаваны планы прадстаўчых работ.

Калгасіні сельсавета «Тропі рэвалюцыі», Бужаўскага сельсавета, распачалі ачышчэнне памешчых да асушкі пашонкаў ад хмызняку. Пахрышчавана 30 гат, пшаві.

Дзейна рыхтуюцца да пашчынаўчых меліярацыйных работ і калгаснікі сельсавета імя Будзінава, «XVII парт'ёда», «Ліпніцкая Слабада», «Чырвоны Турнір», «Полымя». У калгасе Пухавіцка-Слабодскага, Турчыскага і Гарацінскага сельсаветаў ачышчана 160 гектараў балот ад хмызняку.

Планы меліярацыйных работ пачаў абмеркаваць на пасяджэнні вышэйшага раённага Савета дэпутатаў працоўных. Усёго па раёну маршуе асушчэнне не менш 1000 гектараў балот, ачышчэнне ад хмызняку 400 гектараў і ўзроўню пад намыны азімых культур і траў 900 гектараў.

**П. ШАВЕЛЬ,**  
заг.дз.м. Пухавіцкага раённага зямельнага аддзела.

# ТОНЫ УГНАЕННЯ ЛЯЖАЦЬ ПАД АДКОСАМ

ПНКСР. (Нар. «Звязды»). Соўнарком ВССР і ЦК ВП(б)В вымелі спецыяльнае рашэнне «Аб мерапрыемствах па павышэнню і правільнаму скарыстанню ўгнаенняў у калгасе і саўгасе ВССР», у якім абавязкі зямельныя органы, партыйныя і саветскія арганізацыі сур'ёзна заняты пашчынаўчымі накіраванымі і выкарыстаннем ўгнаенняў як мінеральных, так і мінеральных.

Як-жа выконваецца ў Пінскай абласці гэта важнейшае рашэнне, паказвае на дадзеным палітыке ўраджайнасці? Праба скажаць — прынята і вельмі кроўна. Раёныя арганізацыі і абласныя зямельныя аддзел амаль нічога не зрабілі, каб ажыццявіць намеры гэтага рашэння мерапрыемстваў. У абласным зямельным аддзеле ўсё яшчэ складаюць планы, пішуць дэкрэты і аб карысці ўгнаенняў, а не арганізуюць іх загатоўку і вывазі.

На складзе Бельска-Гомельскага ляжаць сотні тон мінеральных ўгнаенняў. Яны

прыбываюць амаль кожны дзень. З-за адсутнасці складскіх памяшканняў, ўгнаенне сыхае на снег. Само сабой з'яўляецца, што яго пашына, трапіўшы на каўтуніны якасці. На аной толькі чыгуначнай станцыі Лупіне ляжаць 330 тон ўгнаенняў; на станцыі Пінск скапілася да 100 тон. Усёго па абласці не рэалізавана 840 тон мінеральных ўгнаенняў.

Жабычкі раён самы бліжэй да станцыі, аднак ён не вывез ні асяго цэнтнера. На станцыі ляжаць 56 тон ўгнаенняў, прызначаных для калгасу і асаасобных гаспадаркаў раёна.

Не лепш абстаіць у абласці справа і з вывазай гною. Згодна плану, па калгаснах павіны быць вывезены 700 тыс. тон гною, вывезена ўсёго 10 тыс. тон. Грошва ідзе збор пошле, курьёзна паміту. Не арганізавана загатоўка і вывазка торфу, якога ў абласці вельмі многа.

**С. КУЦАЕУ.**



У механічным паку Гомельскага вагоннага допа Веларускай чыгункі. Студэнтка і студэнтка ХІІІ Усесаюзнага партнафармента. Удзяльніца ўдзялення ў сапраўдны ася, выконвае норму выпрацоўкі на 600-700 проц. Фото А. Шаўча. (ВМТА).



Дэжурная міскай шпачатнай фабрыцы імя Крупскай конаскама Т. Акулі дасягла сур'ёзна ХІІІ Усесаюзнага партнафармента. Удзяльніца ўдзялення ў сапраўдны ася, выконвае норму выпрацоўкі на 225 проц. Фото С. Вольска. (ВМТА).

# Веды і мова заўтрашніх педагогаў

Гутарка ішла аб экзаменах, аб ведах і мове заўтрашніх педагогаў, аб падрабаваных экзаменах і т. д.

— Ну, у гэтых асноўках у нас вельмі змудравацілі і параўналі пават з мінулай экзаменацыйнай сесіяй, — імянуўся заступнік лаяна літаратурнага факультэта міноста педагогічнага інстытута імя А. М. Горькага тав. Тахіна.

— Праўда, праўда жа ён, — у заміне без уора. Вель у нас пазначана частка студэнтаў, воль якіх не адмадваюць нашым падрабаваным, ды, ведаеце, — гэта вельмі слабая падрыхтоўка ў сярэдняй школе. Што да гэтага часу асноўнай масы студэнтаў, то тут бы пахавалі не абіды, а пун, а з лібералізмам, то ўжо назаўсёды пакончылі. Вось, паглядзіце кантрольныя работы па рускай і беларускай мовах. Сам праправаў іх, і проста захваліліся стылем, глыбінёй думак і сакваціцай мовы. Адым словам, — падрабавілі.

Прагледзіўшы сачыненні выпускнікоў, маршучы па пабудоўе сказаў, па месцы многіх работ, якія атрымалі на «выдатна» і «добра», можна з упэўненасцю сказаць, што ў інстытуце і-раз не пакончылі з лібералізмам у адым вельмі студэнтаў.

Вельмі слабае агульнае развіццё асобных студэнтаў. Іны часта не ўмеюць на імя выказаць сваю думку лаяна за канчатковым саквамі. Характэрна, што часта вымусіваюць, якія пісалі сачыненне на тэму «Вобрас зьезд Таіана» (на аповесці Я. Коласа «Дрытва»), не зможы асьвятліць на пачынак дэферэнцыяльнае дарэвалюцыйнай вобсці, героіну барацьбы партызан Палесся супроць ітэрвентаў у часе грамадзянскай вайны.

Ад сачыненняў некаторых студэнтаў вельмі шкадаваць, прынамся імя абмяжоўваюцца толькі сухым апісаннем партэра сельсінна-героя грамадзянскай вайны, фіксуючы бытавыя дэталі, не раскрываючы сацыяльна-палітычнага зместу вобраза.

«...Злосць, якою ён таіў у сэрцы, — піша студэнтка Т., — вылілася на руку (!)». Ён замахнуўся зякерай на грабніцаў саянскага аблігата потам, лабра. Зараз-жа на яго накіпнулі белгаліны. Дзея Таіана быў думкі і як пачынаў паддавацца імя ад яго, калі доех Таіана страціўшы сваім думкамі і шырокім пачынамі.

Гэта студэнтка праз некаторы месцаў атрымае зьявіць пахотага. Але што калі-тоўна іна можа халі пшчынаўка? Хіба можа такі пелаг прывесці дэям пунт да літаратуры, мовы, саквацічаль іх культурнаму развіццю? Але ў міноскіх п-

дагатуіным інстытуце імя А. М. Горькага з такім становішчам мірацца і знаходзіць нават падставы захваліцца неспіемнымі, нехайна напісанымі сачыненнямі.

Справа ў тым, што ў інстытуце не з'яўляюць паласнай увагі на квалітэту мовы будучых педагогаў, ім не прывіваюць намылаў іона выражаць свае думкі, глыбока асьвятліваць кожнае слова. Тут аднак, што гэту праблему вырашае сярэдняя школа, і не калінішча аб усвешчэнні студэнтаў рускай і беларускай моваў.

Ілюю экзамен па гісторыі рускай літаратуры эпохі імперыялізма. Экзаменуецца студэнт-выпускнік сталінін зьтэпналь П. Родаў. Ён аналізаваў творчасць паэта А. Бялова. Выякляюць задавальненне воль тэтага сярэдняга палка, які глыбока ўсёю праграмнае матэрыял. Ён мае ўлава абгрунтаванае суждзненне аб літаратуры, аб той ці іншай літаратурнай з'яве, аб творчасці ітэменніка, яго мове. Характэрна, што тав. Родаў пры падрыхтоўцы да экзамена не абмежавалася толькі матэрыяламі падручнікаў, абавязковым мінімумам крытычнага матэрыялу, але глыбока распрацаваў дадатковы крытычны літаратуру, якая не прагуджэжана нават рэкамендацыйным апіскам.

Але воль экзаменуецца студэнт П. Перад іна стаіць адына ахарактарызаваць літаратурную пашыну — футурызм. На працягу сямі мінуў ён вель шэра саква, але ні адым саква не змож пабудаваць пільменна «Тематіка футурыста», — гаварыў ён, — оны арыяцкі дэстыніт імя саква, оны озадавалі новае, оторваное ад класавасці іскусства. Ранній Маякоўскі, оны тожа быў футурыст, оны тожа шпраняў іна тэчэнне, оны оны імяжы.

Студэнт М. так «аналізаваў» твор Купчына «Молох»: «Прыскажае Купчына в саомном вапне. Образ его — оны был рыжый, живот большой, руки не сходились, он еге кривоголовый... Как он поступает по тому делу, когда делается демонстрация, нет, забастовка. Они жили в бараках, там не было печек, он приехал и произнес улюлюкающие слова, сумел их остановить...»

Выпускнік савецкай вышэйшай школы павінен быць высокаадукаваным, культурным, ітэменным чалавекам. Вольт пашына студэнтаў — сталінін зьявіліся таў, мюгх выдатніцаў вучобны пачынае, што гэта дасягана ўпорнай, прагматычнай працай іна сабой, над усвешчэннем асноўнай навуцы, вышэйшай культуры. Ліберальны асобны выключыць у адым вельмі — дэпная пашына студэнтаў. Тэмаму не адына быць меса.

**А. МІНЬКОУ.**

# Усебеларуская навука-педагагічная канферэнцыя

Наркомаветы ВССР склікае 24 лютага гэта і года ў Мінску першую Усебеларускую навука-педагагічную канферэнцыю.

У рабне канферэнцыі прымуць ўдзел лепшыя настаўнікі, дырэктары школ республікі, навуковыя работнікі Беларусі і Масквы. Будзе заслухан рад калямаў, прысвечаных праблемам навучаня і выхаваня сьвадомай дыспцыпліны ў школе.

пашыну ў ролі саянцы. Іе Сэра, якая пашыляецца па сьнезе адым толькі раз, павідае незвычайнае ўражэанне. Станюта глыбока праймае па ўнутраны свет жанчыны, воль ікой бацькі страшыцца катаньні іспанна іе бліжэй сьвакоў. Сэра сьвакоў ружамі зьявіа некалькі вараўраў. Іна гатова зьявіць уіх акупацэў. Думкамі імяніцкімі, калінітэрацыйна пашыні імяніцкіх зьявіа вачылаў адлюстраваня ў іе іпры з мюнай сійай узьянныя.

Артысты Э. П. Шапко (ля-Трэмубаль), Б. К. Бурдаўраў (Ранкоўка), В. І. Дзэжурна (герцаг Альба), І. І. Станючыч (Варгас), З. Ф. Стома (Дальрыо) іграюць ролі розных пашынаў. У кожнага з іх ісьць пільнавыя зьявіцы ў адым вельмі персанажы, становіцца моманты, узнімаюцца якасці сьпектакля не большу ступеню, калямагачына дэпнаму ўспрымаючы атэчувацца ў ігры артысты.

Роль Карла з вільмі пашынама выконвае заслужаны артыст В. В. Платонаў. Артыст вядучына праводзіць сьнегу сустрач з Рызаворам і асыбіва сьнегу ў пашы рэражы. Ён гатую сьваёй прашай пашынай сьлужыць народу, але ніколі не ўзімае яе лад сьлужаня прычыматалінаму герцагу Альба. Давелатэма аб аралінітэрацы Дале, ён іе спрашу выконвае кляту, калямагачына іза на касьпэр, каб памеціць разам з тымі, з імі бы сьнепна змагася супроць захватчыкаў.

Спектакль багат актёрскімі ўмячамі, раду агульным узятым спільнага мастацтва. Прыгавдае холь-бы С. М. Ста-

# ПІСЬМЫ Ў РЕДАКЦЫЮ

## Не выконваюць правіл проціпажарнай аховы

Безагаворачнае і долмаднае выкананне правіл проціпажарнай аховы — абавязак кожнага дзяржэра прадпрыемства, гаспадарніца, кожнага прамажэніна. Адына ісьці нымала фагстаў, калі на месцах пруба іна-рыроўць устаюўжэння проціпажарныя правілы, чым наошыць дэражэе вельмі рныя матэрыяльныя страты.

У Рудзінскай МТС на працягу доўгага часу адсутнічалі неабходныя сродкі тушэньня пажараў, агнеліквіцыйнікі сьвочасова не зарэкаваліся. Пажарны інвентар расійскі па тэрыторыі МТС. У вільмі безаспэкарачасна і невьякананя проціпажарных мерапрыемстваў, у 1940 г. адым зьявіна майстары з абсталяваннем і іструмэнтам.

Протіпажарны інвентар Копыльскай МТС (дырэктар тав. Ёфіпш) захоўваецца ў дашчатым, неспрыгодным сараі. Спецыяльна пабудаванае дэю скарыстоўваецца не па прызначэнню. У прагратэрнай майстерні, дзе ўстаюўжэн нафтаўраўчаві, пруба прахотэіць праз чардачнае памяшканне, адыменнае саломай і кастры. Майстары рэдка калі ўбраўца. На падыгю часта прамаваюць гаруча-адыначыя матэрыялы.

Також-ж становіцца і ў Мінскай МТС (дырэктар тав. Казлоў). У майстарых пэсна, памышканне іх рэзка ўбраўца, пеканнае сродкаў агнеліквіцы і т. д.

Прыведзеныя факты сведчыць аб неадушчымалым адынамах да аховы прагратэрна-мстваў ад пажараў.

**А. І. КУЛЕШКА,**  
Інструктар паіжарнай аховы Мін-облмэздзела.

## Гісторыя пра калодзеж

Доўгі час жыхары гарадскога пасёлка Клічаў і мясцовага калгаса карысталіся волье с звычайным калодзежам. Нарпек рашымі пабудаваць артызіянскія калодзежы.

У 1937 годзе раёныя арганізацыі і сельсаветы «Наша праца» заключылі дагаворы з Белводасам па будаўніцтва артызіянскіх калодзежаў.

Калгас «Наша праца» толькі ў 1937 годзе ўлаў у будаўніцтва 13.588 рублёў і грошай і 500 прагратэраў.

Калодзеж пабудаваны. Два годзі вельмі пільна брава з яго вачу. Затым ён адым, вача зьявіна.

У 1940 годзе Белводас узняўся за рамонт. Ён абшчыўся ў 2.388 рублёў, на яго асырачана 400 прагратэраў. Пашына ва-

да, А як толькі майстры выехалі з Клічава, вача зьявіна.

Прышлося зьявіцца ў магілёўскую кантору Белводаса. Зноў прыхакала майстры. На працягу паўтара месца пшавілі прычымны пашына калодзежа. У дапамогу майстрам пшавіцца выключыцца чыгарты калгаснікі. Зьявіны адым і ле адрамантаваўшы калодзежа, майстры спакойна выехалі. Калгас «Наша праца», які атрымаў вельмі рныя сродкі на будаўніцтва калодзежа, зноў астаўся без вачу.

Не працуюць таксама артызіянскія калодзежы, якія Белводас пабудавалі для Клічаўскага конаскама і раймаістарыа.

**М. МАЦЮШОНАК,**  
дэпутат пашынавага савета.

## Бяздэжыч Дом сацыяльнай культуры

У калгасе імя Кірава, Стараруднянскага сельсавета, Жлобінскага раёна, б'е Дом сацыяльна-ітэменнага культуры. Але ён заўсёды на зямлю. Сярод мясцовага на-савітчына пільна культурна-масавае рабне не праводзіцца. Загачыне ДСК Я. О. Савусеў бяздэжыч, не прагудэе пільнай ітэменна.

У калгасе б'е памала моладзі, ітэлігэнтны. Адына Савусеў не прымае іх да наадынаваўня сярня калодзежына масавай культурнай і пашытчынай рабты. Наадыраот, ён пшавыць

**С. В. КАПУСЦІНА.**

## Непаладкі ў сталовай

Няўтульня ў сталовай мінскай канторы сувэі. Памышканне пэснае, падыгю рэдка калі імяшча. Брудна і на сталах. Адына добра не высьціраюцца.

Кла ў большасці аднастайная, прыгатавана імясчана і зысім пільнай калярыйнасці.

Да гэтага, каб паабодыць, пруба зяпшчэ многа часу. На-першае, неабходна адупаць меса дэ сесі. За столімак заўсёды чарга. Дачаваўшыся і заняўшы, нарэшце, меса, прыходзіцца ўпрымаць

**Я. КАВАЛЮЧ,**  
кантралёр Мінскага тэлеграфа.

## Школа не забяспечана дровамі

У Кляноўскай сярэдняй школе (Дубровенскі раён) у 1939—1940 вучэбным годзе было каліа зьявіць адым вельмі гадзіна з-за адсутнасці пашына. Адына, гэта не паслужыла ўрокам для дырэктара. Час летніх канікулаў не быў скарыстаны для падыгюўчкі да новага вучэбнага года.

**В. ГАЛАВАЧОУ,**  
вучань 9-га класа.

ітэменнаму моладзі, якія ітэменна кунь-турна і вельмі прашчыні вольны ад працы час. На імя Савусева, напрыклад, б'е сарван даклад настаўніцы Е. М. Бл'анон на агнеліквіцыйнаму тому.

Пры ДСК б'е драматычныя гурткі. Але за ўвесь час іта іспаваня была ажыццяўлена толькі адына пашына. Вяртаньня на гату пашынаўра прашы пашыны былі быць скарыстаны для пашына гуртка, але Савусеў прысвоіў іх сабой.

**С. В. КАПУСЦІНА.**

## Нам пішуць

На працягу двух год не праце лаяна ў калгасе «Парыжская Конама», Васіленіскага раёна, — павелімае рэдакцыі сак'юр Галюна П. І. Старшыня калгаса Ёрынгіна К. С. распарадзіўся сьсылаць у лаяна адына.

Просьба калгаснікаў аб скарыстанні лаяна па прызначэнню не задаволены.

**В. ГАЛАВАЧОУ,**  
вучань 9-га класа.

## Школа не забяспечана дровамі

Школа і зараз не забяспечана дровамі, пель рэдка калі пашына. У класе заўсёды вельмі шмат халоду, што вельмі адына вельмі на якасці вучобы і пашынаўчых вучыць.

**В. ГАЛАВАЧОУ,**  
вучань 9-га класа.

## НАМ ПІШУЦЬ

На працягу двух год не праце лаяна ў калгасе «Парыжская Конама», Васіленіскага раёна, — павелімае рэдакцыі сак'юр Галюна П. І. Старшыня калгаса Ёрынгіна К. С. распарадзіўся сьсылаць у лаяна адына.

Просьба калгаснікаў аб скарыстанні лаяна па прызначэнню не задаволены.

**В. ГАЛАВАЧОУ,**  
вучань 9-га класа.

## НАМ ПІШУЦЬ

На працягу двух год не праце лаяна ў калгасе «Парыжская Конама», Васіленіскага раёна, — павелімае рэдакцыі сак'юр Галюна П. І. Старшыня калгаса Ёрынгіна К. С. распарадзіўся сьсылаць у лаяна адына.

Просьба калгаснікаў аб скарыстанні лаяна па прызначэнню не задаволены.

**В. ГАЛАВАЧОУ,**  
вучань 9-га класа.

## ПА СЛЯДАХ АПУБЛІКАВАННЫХ ПІСЕМ

«

